

ЛОБРУШСКИ КРАЙ

№9 (10122)



РАЗЛІЧЫЛІСЯ ЗА ЭНЕРГІЮ І ГАЗ

Суб'екты гаспадарання Беларусі разлічыліся за спажываную ў 2011 годзе энергію і газ. Аб гэтым паведамілі ў прэс-цэнтры Міністэрства эканомікі.

У 2011 годзе арганізацыі рэспублікі аплацілі спажыванне прыроднага газу на ўзроўні 100,8 працэнта (у снежні - 104,1 працэнта). Атрыманую электрычную і цеплавую энергію яны аплацілі на 100,1 працэнта, у тым ліку ў снежні аплата складала 100,8 працэнта.

БЮДЖЭТ ПРАЖЫТАЧНА- ГА МІНІМУМУ Ў БЕЛАРУСІ ПАВЫШАНЫ НА 23 ПРАЦЭНТЫ

У Беларусі зацверджаны новы бюджэт пражытачнага мінімуму, паведамілі ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны.

Пастановай Савета Міністраў нумар 86 ад 26 студзеня гэтага года зацверджаны бюджэт пражытачнага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва і па асноўных сацыяльна-дэмаграфічных групах у цэнах снежня 2011 года ў разліку на адзін месяц. Перыяд дзеяння гэтых сацыяльных нарматываў – з 1 лютага па 30 красавіка 2012 года.

Бюджэт пражытачнага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва з лютага складзе Br706 тыс. 880. Новы БПМ павысіўся на 23 працэнты да нарматыву, які дзейнічае з 1 лістапада 2011 года па 31 студзеня 2012 года (Br574 тыс. 790).

Для працаздольнага насельніцтва БПМ устаноўлены ў памеры Br764 тыс. 970, для пенсіянераў – Br567 тыс. 510, для дзяцей ва ўзросце да 3 гадоў – Br581 тыс. 240, для дзяцей ва ўзросце ад 3 да 6 гадоў – Br742 тыс. 830, для дзяцей ва ўзросце ад 6 да 18 гадоў – Br759 тыс. 980, для дзяцей-студэнтаў – Br690 тыс. 340.

Паколькі новы БПМ павысіўся на 23 працэнты, адпаведна з лютага на 23 працэнты ўзрастаюць памеры дзяржаўных дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей. Павялічаны памеры сацыяльных пенсій, а таксама надбаўкі і павышэнні, устаноўленыя да пенсій асобных катэгорыяў пенсіянераў.

БелТА

СКІДКА НА ПУЦЁўКІ ПАВЯЛІЧЫЛАСЯ

З 15 працэнтаў да 20 працэнтаў павялічылася скидка на пуцёўкі ў санаторыі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі для членаў прафсаюзаў. Такое рашэнне прыняў Прэзідыум Савета ФПБ, паведамілі ў прэс-службе ФПБ.

«Цяпер кожны член прафсаюза ФПБ, набываючы пуцёўку ў адзін з прафсаюзных санаторыяў, зможа заплаціць на 20 працэнтаў менш ад яе кошту. Такая істотная скидка распаўсюджваецца і на дзяцей. Такім чынам, сям'і з чатырох чалавек, калі падсумаваць усе скидкі, адна пуцёўка ў выніку абыдзецца ўсяго за 20 працэнтаў кошту», – растлумачылі ў ФПБ.

У Беларусі дзейнічае 12 прафсаюзных санаторыяў. Штогод у іх адпачываюць больш як 50 тыс. беларусаў.

СТАТУС КУЛЬТУРНАЙ СТАЛІЦЫ АДКРЫВАЕ ПЕРАД НЯСВІЖАМ НОВЫЯ МАГЧЫМАСЦІ

Такое меркаванне выказаў 27 студзеня старшыня Мінскага аблвыканкама Барыс Батура на цырымоніі адкрыцця Нясвіжа як культурнай сталіцы Беларусі 2012 года.

Паводле слоў Барыса Батуры, старадаўнія гарады з'яўляюцца галоўнымі захавальнікамі культурнай спадчыны, у іх сканцэнтраваны ўнікальныя помнікі гісторыі і культуры, асноўныя музейныя экспанаты. «Нягледзячы на шматлікія страты, якія панёс Нясвіж на розных этапах свайго развіцця, тут захавалася мноства архітэктурных і гістарычных помнікаў. Сёння гэты горад, па сутнасці, з'яўляецца нацыянальным цэнтрам гісторыі, духоўнасці і культуры. Наданне статусу культурнай сталіцы адкрывае перад ім новыя магчымасці для інтэнсіўнага і ўстойлівага развіцця сацыяльнай сферы і турыстычнага патэнцыялу.

У 2012 годзе ў Нясвіжы выступяць прафесійныя артысты акадэмічнага і эстраднага напрамкаў, будуць прадстаўлены тэатральныя пастаноўкі і фестывалі народнай творчасці, мастацкія выстаўкі, пройдуць навуковыя канферэнцыі. «Усебаковая асветная і выхаваўчая дзейнасць дасць магчымасць зрабіць культуру неад'емным кампанентам нашага паўсядзённага жыцця», – перакананы губернатар.

ЗІМА

Мароз ды сонца



Нарэшце мы дачакаліся сапраўднай зімы. Радзе вока снег, а шчокі і твар пячэ мароз! І не абы-які!

Марозу і сонцу радуецца дзятва. Амаль у кожным двары, дзе ёсць горкі, адразу ж

узніклі коўзанкі. У ход ідуць санкі, кавалкі лінолеуму, нават поліэтыленавай плёнкі.

На здымку:
весела на горцы!
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Внимание, прямая линия!

2 февраля 2012 года с 15.00 до 16.00 руководство учреждения «Гомельское областное управление МЧС» проводит прямую телефонную линию. Ответы на вопросы, связанные с деятельностью органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, можно получить, позвонив в указанное время по телефону: 8 (0232) 51-91-35.

ISSN 2073-1000



ПОГОДА

Долгота дня 9.01
Луна

1 февраля – в Тельце,
2, 3 – в Близнецах



Полнолуние
9 февраля

2 февраля

НОЧЬЮ -15...-17
ДНЕМ -14...-16
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер северо-восточный, 2-4 м/с

3 февраля

НОЧЬЮ -17...-19
ДНЕМ -11...-13
Сплошная облачность.
Небольшой снег.
Ветер юго-восточный, 3-5 м/с

АПАРATНАЯ НАРАДА

Выпрабаванне надвор'ем

Шматлікія пытанні жыццядзейнасці раёна разгледжаны на апаратнай нарадзе, якую ў панядзелак правёў першы намеснік старшыні райвыканкама А. Антановіч. Пачынаючы актуальную і разнапланавую размову, А. Антановіч спыніўся на пытаннях, якія дыктуюць сабе само жыццё, — уборцы снегу на вуліцах, дваровых тэрыторыях, на пад'ездах да гандлёвых прапрыемстваў.

Хаця снег і прыкрыў зямлю, так бы мовіць, прыхваў некаторыя хібы добраўпарадкавання нашых вуліц, але не настолькі, каб яны былі незаўважнымі. Прадстаўнікі рэдакцыі раённай газеты ў выхадныя дні пабывалі на пляцоўках, прыстасаваных для збору бытавых адходаў, з мэтай ацаніць абстаноўку па накапленні ўборцы смецця ў горадзе.

Не засталася на апаратнай нарадзе без увагі і пытанне па стане дарожнага пакрыцця гарадскіх і сельскіх вуліц, іх ачысткі ад снегу, правядзенні пасыпкі праезнай часткі пескарэзавальнай сумессю.

Несумненна, што патрабаванне да адпаведных службаў было адно: наводзіць і падтрымліваць парадак па гэтых накірунках.

Як паведаміў начальнік раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях У. Маліноўскі, пажараў і іншых надзвычайных сітуацый на тэрыторыі раёна на мінулым тыдні не было зарэгістравана. А. Антановіч акцэнтаваў увагу прысутных на тым, што ў сувязі з халодным надвор'ем, трэба больш пільна падыходзіць да назірання за ўмовамі жыцця ў сем'ях, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы. На гэту праблему павінны звярнуць увагу аддзел адукацыі, упраўленне па працы, занятасці і сацыяльнай абароне, раённы аддзел па надзвычайных сітуацыях. І ўвогуле, у гэты экстрэмальны перыяд зімы кожны кіраўнік і кожны работнік лобяга прадпрыемства ці арганізацыі павінен быць вельмі асцярожным і ўважлівым, каб не дапусціць няшчасных выпадкаў і збою ў рабоце.

На апаратнай нарадзе было разгледжана пытанне аб адлове бадзяхных сабак, якіх на вуліцах горада ў апошні час становіцца ўсё больш. Як паведаміў кіраўнік КУП "Добрушскі камунальнік" А. Ксенафонтаў, адловам такой жывёлы займаецца брыгада Гомельскага гарадскога падраздзялення па санітарнай ачыстцы. Два-тры разы ў месяц брыгада прыязджае ў Добруш і праводзіць адлоў кошак і сабак. Але гэтага недастаткова. Самі гаспадары хатняй жывёлы павінны паклапаціцца пра тое, каб любімыя коцікі і сабакі не апынулі на вуліцы і не сталі жыхарамі гарадскіх звалак.

На апаратнай нарадзе таксама разгледжаны пытанні эканамічнага развіцця рэгіёна, добраўпарадкавання і іншых.

Вольга СЕЛЯЗНЁВА

ПЕДАГОГІ РАЁНА

Ушаччына – край лясоў, азёр і выдатных людзей. Сярод тых, кім можа ганарыцца старажытная зямля – выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь Святлана Пятроўна Кавалёва.

Так склаўся лёс, што гэта абаяльная жанчына стала вядомай, дасягнула вышынь прафесійнага майстэрства не на роднай зямлі, а ў нашым раёне. Але хіба гэта галоўнае? Важна тое, што раённы аддзел адукацыі атрымаў у асобе С. Кавалёвай выдатнага педагога-метадыста, якога дзясяткі выкладчыкаў раёна лічаць сваім настаўнікам.

Я наведваю Святлану Пятроўну ў знамянальны для яе дзень. Менавіта 27 студзеня 1982 года яна пераступіла парог раённага аддзела адукацыі, і І.М. Шабанаў, былы загадчык аддзела, прапанаваў ёй паспрабаваць сябе ў якасці інспектара.

– Сумнявалася, – прызнаецца С. Кавалёва. – На той момант у маёй скарбонцы значыліся вучоба ў Віцебскім педагогічным інстытуце на філалагічным факультэце і тры гады настаўніцкай работы ў вясковай школе. Багаж, прама скажам, невялікі. Але вакантных месцаў для філолага ў школах не было, і я пагадзілася.

Вось так нешматслоўна раскавае Святлана Пятроўна пра свае першыя гады педагогічнай работы. Між іншым, яна па бацькоўскай лініі далёкая сваячка самому Петрусу Броўку, які часта наведваўся ў родную вёску са сваімі сябрамі-літаратарамі і спыняўся на пастой у бабулінай хаце. Знаёмства дзяўчыны з класікамі беларускай літаратуры не магло не адбіцца і на выбары прафесіі. Яна вырашыла стаць настаўнікам-філолагам і пасля заканчэння сярэдняй школы паступіла, а пасля бліскава скончыла Віцебскі педагогічны інстытут.

Перад маладым спецыялістам адчынілася дзверы аспірантуры:

Спадзяюся, што гэта ўзаемна!



наперадзе была навуковая кар'ера, але вірлівая натура дзяўчыны паклікала ў дарогу. Так яна апынулася ў Лепельскім раёне, дзе пазней пазнаёмілася са сваім будучым мужам.

На маё пытанне, што найбольш запала ў сэрца за апошнія дзесяцігоддзі, Святлана Пятроўна адказала: "Нараджэнне дачок і мой першы пяты клас".

Тое, што нараджэнне дзяцей для маці – галоўнае ў жыцці, не выклікае сумненняў. А вось той факт, што прозвішчы і імёны дзяцей-школьнікаў, якія ўжо даўно самі сталі бацькамі,

глыбока запалі ў душу педагога, па-добраму кранае. У гэтым – уся Святлана Пятроўна. Яна любіць дзяцей, паважае сваіх калег, ніколі не паказвае падначаленым "хто гаспадыня ў хаце".

Абедзве дачкі Святланы Пятроўны скончылі педагогічныя ўніверсітэты. Кацярына, якая дарэчы нарадзілася 27 студзеня, працуе выкладчыкам у Ігуйскай школе. Юля – на добрым рахунку ў "Добрушскім камунальніку". Яе паважаюць і цэняць як добрага спецыяліста і чалавека. Святлане Пятроўне і сапраўды пашанцавала з дзецьмі, і ім – з маці.

– Працую з калегамі па прынцыпе даверу, – кажа яна. – Я зыходжу з таго, што вакол мяне знаходзяцца адказныя, дысцыплінаваныя прафесіяналы, якія самі ў стане вырашыць тое ці іншае пытанне без дробязнай апекі з майго боку. Як паказвае час, такая практыка прыносіць станоўчыя вынікі. Дарэчы, таксама ставяцца да мяне кіраўнікі аддзела адукацыі. Гэта натхняе, надае сілы, дапамагае працаваць творча, – кажа Святлана Пятроўна.

Як чалавек, які памятае дабро, С. Кавалёва ўспомніла ўсіх сваіх былых кіраўнікоў і падначаленых. А было іх за тры дзесяцікі год, паверце, не мала. Для кожнага з гэтых людзей знайшлося добрае слова.

Наша гутарка раз-пораз перарывалася тэлефоннымі званкамі. Тэлефанавалі калегі, родныя і блізкія. Усе яны віншавалі Святлану Пятроўну з своеасаблівым юбілеем.

На працягу апошніх 15 год Святлана Пятроўна працуе загадчыцай метадычнага кабінета. Што і казаць, праца нялёгкая. А таму ўвольную хвіліну жанчына займаецца актыўным адпачынкам. Муж – заядлы рыбак, а яна любіць гуляць па лесе, збіраць грыбы.

Кожны год уся сям'я выязджае на малую радзіму Святланы Пятроўны. Пасля бацькоў на Ушаччыне застаўся невялікі домік. Ён і родныя крамяды, якія суправаджалі яе з дзяцінства, голяць душэўныя раны, прыносяць у жыццё жанчыны спакой і пачуццё шчасця.

Леанід ДУБОЎСКІ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

ПРАКУРОРСКАЯ ПРАВЕРКА

Каб не здарылася бяды

Нядаўна пракуратура раёна сумесна з раённым аддзелам па надзвычайных сітуацыях зрабіла выбарачныя праверкі стану пажарнай бяспекі ва ўстановах і прыватных домаўладаннях, у якіх пражываюць сацыяльна неабароненыя грамадзяне

Падчас праверкі аглядаваў камісія Насовіцкага сельвыканкама ўстаноўлена, што за 11 месяцаў 2011 года ёй абследавана 59 домаўладанняў, у якіх пражывае 157 чалавек. У асноўным гэта адзінока пражываючыя і састарэлыя грамадзяне, шмат-

дзетныя сем'і, удзельнікі Вялікай Айчыннай вайны, асобы, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы.

Непасрэдна ў Насовічах праведзена выбарачная праверка на адпаведнасць пажарнай бяспекі такіх васьмі прыватных домаўладанняў, у якіх пражывае адзначаная катэгорыя грамадзян. У большасці памяшканняў стан пачаго ацяплення і электрычнай праводкі адпавядае патрабаванням пажарнай бяспекі. Але ўстаноўлены такі факт: падчас правядзення Насовіцкім сельвыканкамам за кошт бюджэтных сродкаў рамонту пачаго ацяплення, пад дзверцамі топкі не ўстаноўлены металічны супрацьтопачны ліст. А гэта з'яўляецца парушэннем правілаў пажарнай бяспекі, якое стварае рэальную пагрозу ўзнікнення пажару.

Праверка ўстанавіла, што ў Антонаўскім сацыяльным

прытулку, у якім кругласутачна пражываюць дзеці, закрытымі з'яўляюцца аварыйныя пажарныя выхады. Пры гэтым адсутнічаюць інфармацыйныя ўказальнікі дзе і ў каго знаходзяцца ключы ад замкоў.

Праведзена таксама праверка работы аглядаваў камісія Кармянскага сельвыканкама. Устаноўлена, што за 11 месяцаў 2011 года камісія даследавала 112 домаўладанняў. Выяўлена 19 выпадкаў, якія неслі пагрозу жыццю грамадзян. У 9 выпадках парушэнні ліквідаваны.

Разам з тым пры наведванні адзінока пражываючай грамадзянкі ў Карме, устаноўлены факты наяўнасці ў доме няспраўнай электрычнай праводкі, адсутнасці супрацьтопачнага металічнага ліста.

Але самая вялікая колькасць парушэнняў пажарнай бяспекі выяўлена пры аглядзе Агародня-Гомельскай бальніцы сястрынс-

кага догляду. Аварыйныя пажарныя выхады закрыты на замкі, дзверы лесвічных клетак не абсталяваны прыладамі для самазакрывацьця і ўшчыльняльнікамі створака. Будынак не ў поўнай меры ў камплектаваны першаснымі сродкамі пажаратушэння. Перагародкі сцен паміж палатамі – драўляныя, праектная дакументацыя на іх усталяванне адсутнічае.

Істотным парушэннем пажарнай бяспекі з'яўляецца і тое, што памяшканне бальніцы не абсталявана цэнтралізаванай пажарнай сігналазай, якая забяспечвае перадачу сігнала аб пажары і няспраўнасці пажарнай аўтаматыкі ў аварыйна-выратавальныя падраздзяленні МНС.

Па выніках праверак пракурорам раёна, старшыня Насовіцкага і Кармянскага сельвыканкамаў, кіраўнікам устаноў, у якіх адзначаны парушэнні, вынесены прадпісанні аб выпраўленні выяўленых парушэнняў заканадаўства і супрацьпажарнай бяспекі, падрыхтавана прадстаўленне ў адрас галоўнага ўрача цэнтральнай раённай бальніцы.

В. БОБЫРАЎ,
памочнік пракурора

САЦЫЯЛЬНАЯ АБОРОНА

Памеры дзіцячых дапамог у Беларусі ўзрастаюць з лютага на 23 працэнты

У Беларусі з лютага на 23 працэнты ўзрастаюць памеры дзяржаўных дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей. Аб гэтым паведамліла ва ўпраўленні народанасельніцтва, гандарнай і сямейнай палітыкі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны.

У адпаведнасці з заканадаўствам памеры дзіцячых дапамог штоквартальна пераглядаюцца ў сувязі са змяненнем бюджэту пражытачнага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва (БПМ). Пастановай урада БПМ зацверджаны

на перыяд з 1 лютага па 30 красавіка 2012 года ў памеры Br 706 тыс. 880 — на 23 працэнты больш за нарматыў, які дзейнічае з 1 лістапада 2011 года па 31 студзеня 2012 года (Br 574 тыс. 790).

БелТА

2011 год: уроки и перспективы

27 января 2012 года состоялось очередное заседание районного исполнительного комитета, на котором были рассмотрены итоги социально-экономического развития района за 2011 год и задачи на 2012 год.

Информацию по этим вопросам представили первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Александр Антонович, заместители председателя райисполкома Елена Борисенко, Сергей Петровский, Николай Лысенко.

Об итогах выполнения мероприятий государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в 2011 году и задачах на 2012 год проинформировал начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Владимир Малиновский.

На заседании исполкома было рассмотрено представление прокуратуры Добрушского района «Об устранении нарушений законодательства, регулирующего порядок предоставления и изъятия земельных участков и законодательства об административных правонарушениях». По данному вопросу выступила начальник землеустроительной службы райисполкома Алла Примичева.

Экономика: прогнозные показатели

Как доложила Елена Борисенко, заместитель председателя райисполкома, по итогам работы в Добрушском районе обеспечено выполнение 13 показателей прогноза на 2011 год из 18: рентабельность продаж в сельском хозяйстве, численность занятых в экономике, сальдо внешней торговли товарами в целом по району, экспорт услуг в целом по району, экспорт услуг без учета республиканских организаций, сальдо внешней торговли услугами в целом по району, сальдо внешней торговли услугами без учета республиканских организаций, розничный товарооборот торговли через все каналы реализации, розничный рост экспорт товаров за 11 месяцев 2011 года и сальдо по подведомственным и без ведомственной подчиненности организациям.

Показатель по энергосбережению за 11 месяцев текущего года составил минус 3,9 при прогнозе минус 6.

Выполнение показателя в целом по району за 2011 год просматривается в пределах доведенного прогноза — минус 6.

О валовой добавленной стоимости

По оперативным данным за январь-декабрь 2011 года темп роста валовой добавленной стоимости составил 116,2% к соответствующему периоду прошлого года при областном прогнозе 109%-110%.

Суммарный объем валовой добавленной стоимости по Добрушскому району за 2011 год составил в текущих ценах 231,3 миллиарда рублей.

О ситуации с запасами

По итогам 2011 года удельный вес остатков готовой продукции по отношению к среднемесячному объему производства составил 94,3% и вырос по сравнению с началом 2011 года на 35,2 процентных пункта.

Основной рост запасов пришелся на бумажную фабрику «Герой труда».

Уровень запасов по организациям местного подчинения на 1 января 2012 года составил 24,4%, что ниже на 7 процентных пунктов к уровню прошлого года.

О финансово-экономических показателях

За 11 месяцев 2011 года в целом по району сумма полученной чистой прибыли составила 67,1 миллиарда рублей или 240,9% к аналогичному периоду 2010 года.

На 1 декабря 2011 года просроченная кредиторская задолженность по подведомственным райисполкому организациям составила 19,3 мил-

лиарда рублей и увеличилась по сравнению с данными на 1 января 2011 года на 60,2%.

Просроченная дебиторская задолженность по подведомственным райисполкому организациям снизилась по сравнению с данными на 1 января 2011 года на 11,2% и составила 1,7 миллиарда рублей.

Торговля и услуги

В районе за 2011 г. розничный товарооборот торговли через все каналы реализации составил 231,7 миллиарда рублей или 118,1% к 2010 году.

В отчетном периоде была продолжена работа по расширению торговой сети. Открыто 6 торговых объектов площадью 657 квадратных метров: это магазин «Хуторок», универсам «Родны кут», комиссионный магазин, торговый павильон птицефабрики «Рассвет», магазин при АЗС №67, магазин «Люкс» ЧТУП «ТД Чураков». Возобновил работу объект общественного питания — столовая при Гомельском горно-обогатительном комбинате.

В январе текущего года возобновил работу торговый павильон, совмещенный с объектом общественного питания ЧТУП «Казимир» в Добруше.

Платные услуги населению на территории района оказывают более 65 организаций всех форм собственности. За 11 месяцев 2011 года объем платных услуг населению через все каналы реализации составил 38,1 миллиарда рублей или 132,1% к уровню 2010 года.

О работе с имуществом

За 2011 год график вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества выполнен на 100%. В хозяйственный оборот вовлечено 40 объектов.

График по государственной регистрации объектов недвижимости выполнен на 100% (зарегистрировано 107 объектов).

Количество выполненных прогнозных показателей районами Гомельской области за 11 месяцев 2011 года

15 из 18 показателей выполнили 2 района (Гомельский, Кормянский)

13 показателей — 2 района (Добрушский, Мозырский)

12 показателей — 4 района (Ветковский, Калинковичский, Петриковский, Чечерский)

11 показателей — 4 района (Буда-Кошелевский, Житковичский, Лоевский, Речицкий)

10 показателей — 1 район (Рогачевский)

9 показателей — 1 район (Лельчицкий)

8 показателей — 4 района (Брагинский, Ельский, Жлобинский, Светлогорский)

7 показателей — 1 район (Наровлянский)

6 показателей — 1 район (Хойникский)

5 показателей — 1 район (Октябрьский)

Подготовила
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

Агропромышленный комплекс

За январь-ноябрь 2011 года, отметил начальник райсельхозпрода А.В. Антонович, выполнение главного прогнозного показателя — рентабельности продаж в сельхозорганизациях района, обеспечен на уровне 11,3 процента при доведенном прогнозе 5,5 процента. В целом по району к аналогичному периоду прошлого года уровень рентабельности продаж увеличился на 6,7 п.п. Положительная динамика, по отношению к прошлому году, по данному показателю наблюдается во всех сельхозорганизациях района. По итогам работы за 2011 год объем производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий в сопоставимой оценке составил 242,2 миллиарда рублей с темпом роста 109,6 процента.

В основном данный рост обеспечен за счет увеличения объема производства в общественном секторе района, включая фермерские хозяйства.

Цифры

143,6 миллиарда рублей получены в прошлом году в январе-ноябре выручки от реализации продукции — 171 процент к уровню 2010 года. На одного работника получено 51 миллион рублей.

16,2 миллиарда рублей составило прибыли от реализации продукции. 14,4 процента составила рентабельность от реализации продукции. В 2010 году она равнялась 5,4 процента.

Среднемесячная заработная плата за 2011 год по сельхозорганизациям района составила 1,1 миллиона рублей и увеличилась в 1,7 раза к уровню предыдущего года.

Уровень темпа роста в общественном секторе получен за счет продукции растениеводства, объем производства которой составил 71,2 миллиарда рублей с темпом роста 126,1 процента к аналогичному периоду предыдущего года.

В общем объеме сельскохозяйственной продукции в общественном секторе продукция растениеводства занимает 46,4 процента. В 2011 году в сельхозорганизациях с убраных 25 тысяч гектаров намолочено зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки 74,4 тысячи тонн, что на 23,7 тысячи тонн больше, чем в 2010 году. Кукурузы на зерно убрано с 2,3 тысячи гектаров. Намолот в амбарном весе составил 17,8 тонны. Выход зерна с одного балла-гектара в 2011 году составил 91 килограмм, что на 24 килограмма больше предыдущего года.

В прошлом году сельхозпроизводителями района использование потенциала в развитии кормовой базы на основе производства зеленых и грубых кормов обеспечивались путем изменения структуры посевных площадей в сторону увеличения посевов кукурузы, эти и другие мероприятия позволили заготовить кормов из трав для общественного поголовья 112,9 тонны кормовых единиц. Запасы травянистых кормов в расчете на одну условную голову скота составили 39,6 центнера кормовых единиц и увеличились на 42,7

процента к уровню предыдущего года.

В 2011 году объем произведенной валовой продукции животноводства в общественном секторе составил 82,2 миллиарда рублей с темпом роста 102,8 процента к аналогичному периоду прошлого года.

По состоянию на 1 января 2012 года численность поголовья крупного рогатого скота составила 38,7 тысячи голов и увеличилась на 2,2 тысячи голов к уровню предыдущего года.

В районе произведено 53,5 тысячи тонн молока, что на 2 процента больше аналогичного периода предыдущего года. Реализация молока составила 42,8 тысячи тонн с ростом 103,5 процента.

В районе наблюдается постоянная положительная динамика в производстве крупного рогатого скота и свинины. Например, объем производства КРС за 2011 год вырос на 307,7 тонны к аналогичному периоду предыдущего года и составил 5425,9 тонны.

Так, основная цель, стоящая перед агропромышленным комплексом района на 2012 год, подчеркнул А.В. Антонович, заключается в закреплении и дальнейшем развитии достигнутых положительных тенденций в аграрном секторе, повышении эффективности и конкурентоспособности производства, обеспечении роста производительности труда.

Последовательная реализация курса на формирование устойчивого и безубыточного сельского хозяйства требует продолжения работы по его техническому переоснащению с переходом на адаптивные ресурсосберегающие технологии в растениеводстве и животноводстве.

В 2012 году планируется увеличить посевные площади за счет ввода в севооборот низкопродуктивных и ранее не используемых земель. Посевы зерновых и зернобобовых культур будут увеличены на 6,8 тысячи гектара.

Реализация указанных мероприятий позволит получить в этом году 150 тысяч тонн зерновых культур, в том числе — 90 тысяч тонн зерна кукурузы.

Особой целью в развитии животноводства в этом году станет создание прочной кормовой базы, соответствующей нормативной потребности под планируемыми объемами производства продукции ферм, повышение качества кормов.

В 2012 году в животноводческой отрасли ставится задача как по увеличению объемов производства продукции, так и по повышению ее качества, обеспечению рентабельной работы. Планируется довести производство молока до 61,4 тысячи тонн, рост составит 15 процентов. Средний удой молока от коровы должен составить не менее 6 тысяч килограммов.

В целом в 2012 году сельскохозяйственными организациями района планируется произвести продукции в общественном секторе в размере 215,6 миллиарда рублей — с ростом на 30 процентов к уровню 2011 года. Это позволит обеспечить поступление среднемесячной выручки на одного работника не менее 8,5 миллиона рублей, увеличить заработную плату до 2 миллионов рублей — в 1,8 раза к уровню предыдущего года.

Подготовил
Николай ШИШОВ
(Окончание — на 4 с.)

ПОРАССУЖДАЕМ

Контейнеры, полные проблем

Антуан де Сент-Экзюпери устами своего героя Маленького Принца сказал замечательные слова: «Утром встал — убери свою планету!» К этому девизу можно относиться приземленно или возвышенно, но игнорировать его совсем никак не получится.

Оросте благосостояния наших людей можно судить не только по их внешнему виду или обстановке в квартире. Достаточно обратить внимание на переполненные мусорные контейнеры, расположенные в микрорайонах города возле многоэтажек. Потребляем много, выбрасываем не меньше. Вот и складывают добрушане бытовые отходы возле переполненных мусорных контейнеров, оставляя на растерзание бездомным животным тонкие полиэтиленовые пакеты с мусорными «дарами». А потом сердобольные бабушки, вздыхая, жалуются, что коммунальщики вовремя мусор не убирают, что люди стали безразличными: не смотрят, куда и что выбрасывают.

— Люди сами виноваты в том, что у них грязь, — все высыпают мусор в бак, даже видя, что он полный, — высказал свою точку зрения на мусорную проблему житель города, не пожелавший представиться.

— А что с ним делать — домой нести? — поинтересовалась я.

— А почему бы и нет? Можно дождаться, когда контейнер освободится, тогда и выкинуть, — закончил наш разговор мужчина.

Так откуда же берутся переполненные контейнеры, разбросанный вокруг баков мусор и обиды граждан?

Мусор вывозится три раза в неделю зимой и четыре раза в неделю летом. Это нам заявили в «Добрушском коммунальщике».

Дело в том, что в соответствии с нормами накопления, один контейнер рассчитан на 130 человек. Однако пользуется им значительно больше людей.

Казалось бы, чего проще — установить дополнительные контейнеры там, где удобно жителям, и вывозить их несколько

раз в день — проблема и решена. Однако и первое, и второе невозможно из-за отсутствия средств.

По утвержденным нормам накопления ТБО, каждый горожанин предположительно должен выбрасывать около 1,2 кубометра отходов в год. В месяц это около 0,1 кубического метра, то есть десять десятилитровых мусорных пакетов. Вроде бы столько и не набрать за месяц. Но наше благосостояние растет. Растет и количество мусора, при этом плата за его вывоз остается прежней. Вспомнилась ситуация, произошедшая прошлым летом. Женщина, жительница частного сектора улиц Чапаева и Калинина райцентра, избавилась от захламлявших ее дом вещей, которые поместились... в десять картофельных мешков. Все это добро было снесено к мусорным контейнерам. То есть бабушка за один день умудрилась выкинуть 0,5 кубических метра мусора — почти половину от годового норматива. И этот случай не единичен не только



для частного сектора, но и для микрорайонов многоэтажек. Старые плиты, колотая сантехника, старые телевизоры, мебель, строительный мусор, как правило, уезжают на мусоровозе. Хотя и работники «Добрушского коммунальщика», и редакция газеты не раз поднимали вопросы правил сбора и вывоза мусора горожанами. Напоминали также, что ветки, траву, старую мебель и отслужившую уже свое бытовую технику нельзя сносить к мусорным контейнерам, а нужно заказывать спецтехнику для вывоза ненужных вещей. Но все впустую...

Есть и еще одна проблема: некоторые предприниматели пользуются контейнерами, предназначенными для населения, при этом оставляют возле них как

мелкий, так и крупногабаритный мусор. У многих индивидуальных предпринимателей заключены договоры с «Добрушским коммунальщиком» по вывозу мусора. Но недобросовестные коммерсанты в целях экономии этого не сделали. Вот и выбрасывают пуды коробок, строительный мусор и прочие ненужности на площадки с контейнерами. А все это скопившееся под снегом «добро», видимо, не вывозились уже давно.

Рассуждать над этой проблемой нужно. И мы предлагаем вам, уважаемые читатели, оставить свои комментарии по этому и другим волнующим вопросам на сайте газеты vdobrushe.by.

Полина БЫКОВСКАЯ
Фото Евгения УСТИНОВА

Проспект Луначарского



улица Полевая



улица Киевская



ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Печки — причина пожара

В частном секторе в большинстве домов имеются печки, и нередко именно они становятся причиной пожаров. Чаще всего пожары происходят из-за перекала печей, образования в кирпичной кладке трещин, при применении для их растопки горячих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадении из топки или зольника горящих углей.

При устройстве печи необходимо соблюдать определенные требования. Чтобы избежать осадки и появления трещин, печь надо устанавливать на самостоятельный фундамент. Для дымовых труб нужно применять только обожженный или огнеупорный кирпич. На чердаке в радиусе 1 метра вокруг дымохода следует сделать отсыпку из негорючих материалов. Дымоходы в пределах чердака следует побелить, тогда по копоти легко обнаружить и ликвидировать трещины на них. Соблюдайте основное правило: кладку и ремонт печей поручайте только квалифицированным специалистам, имеющим соответствующие удостоверения.

Часто причиной пожара становится нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Пол вокруг печи или камина должен быть выстлан кирпичом или керамической плиткой, на которые лучше постелить лист нержавеющей стали — впритык к печному жерлу. Кирпичи или плитки пола должны быть хорошо цементированы, и очень плотно должны быть зацементированы стык между ними и печкой. Печка-«буржуйка» обязательно должна стоять на листе нержавеющей стали, постеленном на кирпич. Дрова, уголь и щепу для

растопки следует хранить непременно как можно дальше от жерла. Ни в коем случае нельзя на печке сушить растопочные материалы, на раскаленной печке они могут и загореться. Дымоход следует регулярно очищать от сажи. Топить печь нужно при закрытой топочной дверке. Дрова по размеру не должны превышать глубину топливника печи, иначе горячие угли и головни будут выпадать на пол. Нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра. При уборке горячей золы из печей ее надо высыпать в яму, расположенную вдали от строений, предварительно затушив водой, песком или снегом. При сильных морозах печи лучше топить 2-3 раза в день, нежели один раз длительное время.

Перед началом отопительного сезона все печи и другие приборы отопления должны быть тщательно проверены и отремонтированы. Неисправные отопительные установки, печи и дымоходы не должны вводиться в эксплуатацию.

Помните! Ваша безопасность зависит от вас самих! Вовремя ремонтируйте печи! Будьте осторожны с огнем!

Районный отдел по чрезвычайным ситуациям

ДА ЁВАГІ РЫБАЛОВАЎ-АМАТАРАЎ

Уборак вас чакае!

Усталявалася марознае і сонечнае надвор'е. Аматыры зімовай рыбалкі адразу ж пацягнуліся да рэк і азёр. Як вядома, наш раён багаты на водныя аб'екты, але ў сувязі з радыеактыўным забруджаннем многія з іх аказаліся забаронены для наведвання тэрыторыях. Рыбачыць там нельга.

Да такіх водных аб'ектаў адносіцца возера Равучае і ўваходзячыя ў яго меліярацыйныя каналы, вадаём паблізу адселенай вёскі Бярозкі, меліярацыйныя каналы «Польдар», а таксама ўчастак Іпучаст ў раёне ўрочышча «Немер-Вылева-Дзям'янкі-Вална-Чырвоны Сцяг». Таксама забаронена лавіць рыбу на рэках Ачэса і Пярэсна.

У сувязі са зніжэннем ўзроўня радыеактыўнага забруджвання ў лютым і снежні мінулага года былі прыняты рашэнні аб адмене асобага прававога рэжыму на некаторых участках тэрыторыі зон адсялення нашага раёна. Напрыклад, адменены кантрольна-прапускны рэжым на ўчастку лесу, які вядзе ад часткова адселенага пасёлка Уборак да возера, якое знаходзіцца паблізу (528 квартал Добрушкага лясніцтва).

Праезд да гэтага возера і аматарскае рыбалоўства на ім дазваляюцца на звычайных падставах. Па-ранейшаму захоўваюцца абмежаванні ў частцы ляснога масіва, які прымыкае да возера з паўночнага боку. Знаходжанне, а таксама стаянка транспартных сродкаў без спецыяльнага дазволу там забараняюцца.

Уладзімір МАМРУКОЎ,
галоўны спецыяліст па Добрушскім раёне адміністрацыі зон адсялення і адсялення

ПОЗДРАВЛЯЕМ

с днем рождения
Юрия Леонидовича
СМАХТИНА

Как хорошо, что ты рожден,
Согрет большой любовью!
Пусть счастье жизнь тебе пошлет
И крепкое здоровье!
Ты – продолжение семьи, наследник
и мужчина!
Пусть Бог всех женщин наградит
Таким хорошим сыном!

Родные

* * *

с днем рождения
любимого мужа, отца
Юрия Леонидовича
СМАХТИНА

Твой день рожденья, милый, – это чудо
И самый лучший праздник всех времен.
Какой же ты заботливый и нежный,
Какой же бескорыстный, добрый ты!
Мы знаем, ты всегда поддержишь
Среди обмана, зла и суеты.
Быть рядышком с тобой – такое счастье,
Нам безмерно повезло.
Кругом в нашей судьбе твое участие,
Кругом твое широкое крыло!

Жена и дети

* * *

с 35-летним юбилеем
Светлану Владимировну
КОНЦЕВУЮ

Никогда не унывай,
Горя и беды не знай,
Будь здорова, не болей!
Будь счастливой, не робей!

Друзья

* * *

с днем рождения дорогую
мамочку и бабушку
Нину Петровну
КЛОЧКОВУ

Ты живешь, тепло нам излучая,
Внуков согревая и детей,
Ты же все умеешь, дорогая,
Так прожить подольше ты сумеи!

Твоя семья

* * *

с 65-летием
дорогого и любимого
мужа, отца и дедушку
Анатолия Алексеевича
РОМАНОВА

Любимый наш, считать не надо годы,
Хоть их немало. Все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наш милый, ценим, бережем,
И твое сердце чутко, нежно, властно,
Нас согревая, освещает дом!
Тебя мы с днем рожденья
поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого
От всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее
Был твой век!

Жена, дети, внуки

* * *

с днем рождения
Марию Сергеевну
ХОДЬКИНУ
От чистого сердца
Простыми словами,
Позволь с днем рожденья
Поздравить тебя.
За то, что ты есть,
За то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце,
За ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!

Родные

ПРОДАМ

кухню «Вязьнка» (шпон, мас-
сив, б/у, 2.65 низ, 4.45 верх).
Телефон 8-033-683-96-71.

КУПЛЮ

корнеклубнерезку
(измельчитель).
Телефоны: 3-33-97,
8-029-372-42-38.

шкурки лисы, куницы,
бобра.
Телефон 8-029-692-71-27.

ОСП «Городской коопзаготторг»
Добрушского райпо
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ:

✓ продавцы
продовольственных товаров;
✓ буфетчик в бар «Встреча»;
✓ буфетчики в бутербродные
«Верас» в д. Васильевка
и «Журавушка» в д. Жгуно-Буда;
✓ буфетчик в буфет Дубецкое;
✓ официант;
✓ товаровед;
✓ инженер по охране труда;
✓ администраторы культурно-
развлекательных заведений
общепита.

Обращаться по адресу:
г. Добруш, пр. Луначарского, 24.
Тел. 7-60-24.
УНН 400005674

«Эдис»
ГАЗОВЫЕ: котлы, колонки, насосы.
Водонагреватели.
В наличии ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ.
Бытовая химия.
Сантехника.
Лаки, краска, шпатлевка,
гипсокартон, цемент,
панели и плинтус ПВХ,
плитка потолочная, гвозди и мн. др.
ДОСТАВКА. Гарантия.
м-н «ВИЗИТ» (ост. ул. Минская)
т 8-025-531-78-01, 7-93-99.
9.00-18.00, воскресенье до 16.00

КСУП «Жгунское»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

✓ высококвалифицирован-
ные трактористы,
✓ машинисты с/х производства.
Обеспечим новым благоустро-
енным жильем (коттедж, две
3-комнатные квартиры
в новом доме).
Тел.: 9-65-92, 9-65-66.
УНН 400006229

**Дорогие выпускники
гимназии!**

Будем рады видеть вас на
вечере встречи школьных
друзей, который состо-
ится 4 февраля 2012 года
в 17.30.

Администрация
и педколлектив
гимназии

ВАРТА ВЕДАЦЬ

**Ласункі карысныя
для здароўя**

Амерыканскія навукоўцы
прыйшлі да высновы, што
адмаўляцца ад салодкага – сабе
шкодзіць. Спецыялісты правялі
серыю даследаванняў і даказалі,
што цукар зніжае ўзровень стрэ-
су і агрэсіі.

«Глюкоза неабходная моз-
гу для таго, каб ажыццяўляць
выканаўчыя функцыі і ў тым
ліку кантраляваць тыя або
іншыя дзеянні яго ўладальніка,
– распавялі аўтары даследа-
вання. – Так, дадатковая коль-
касць глюкозы забяспечвае мозг
энергіяй, неабходнай для прыг-
нечання агрэсіўных імпульсаў,
выкліканых правакацыяй або
іншай стрэсавай сітуацыяй».

Так што заяданае стрэсу ша-
каладам – гэта не толькі смачна,
але і карысна!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

с 55-летием
дорогую, любимую жену,
мамочку и бабушку
Тамару Александровну
МАЛЫШЕВСКУЮ

Сегодня, в день рожденья твой,
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!

Муж, дети, внуки

* * *

с днем рождения
дорогую, любимую жену и мамочку
Аллу Ивановну
МАЛАШЕНКО

Тебе нет равных в обаянье,
В очарованье, красоте!
Верь в исполнение желаний,
Звездой сияй всегда, везде!

Муж Сергей, дочь Вика

САД-ОГОРОД

Каким семенам доверять

В последнее время все чаще слышны жалобы дачников на качество се-
мян, поступающих в продажу. Особенно обидно, когда на яркой упаковке
ласкают взор экзотические овощи, небесного вида цветы, невероятной
густоты сочная зелень, а на деле вырастают заморыши. Да и по количеству
их обычно намного меньше, чем посеянных семян.

Давайте доверять только своей продукции! Известно, что собственные
семена прорастают и быстрее, и дружнее. Они уже «запомнили» и ваш уход,
и особенности почвы, да и подходите вы к ним «индивидуальнее», чем на
производстве. Чтобы собрать хорошие семена, дождитесь их полного со-
зревания на грядках. В сухую погоду соберите семенники, отсортируйте.
Бобовые храните в стручках до весны.

Вы раздумываете, какие семена лучше сеять? Конечно, прошлогоднего
сбора. А вот семена огурцов предпочтительнее двухлетней давности. Но
это еще зависит от того, как вы храните свои семена. Если в сухом, про-
ветриваемом помещении, в прохладе (от 0 до +15 °С), то всхожесть семян
сохраняется: у лука – 2 года, у петрушки, укропа – до 3 лет, у баклажанов
– до 3 лет, у перца – до 3 лет, у моркови – до 3 лет, у капусты – 4-5 лет,
у редиса, редьки – 4 года, у свеклы, салата, шпината – 4-5 лет, у тыквы,
кабачков, помидоров – 5-7 лет, у огурцов – 10 лет.

Почему семена бывают
разнокачественными?

Нередки случаи, когда семена одного вида и сорта овощей в одной
партии (пакетике) могут иметь разные показатели всхожести, а выращен-
ные из них растения – разные темпы роста и развития, а также величины
урожаев.

Такое явление может иметь несколько причин:

при расфасовке могут быть смешаны разные партии семян и даже слу-
чайно спутаны сорта и гибриды; если заготовка семян производилась
без строгого отбора семенников по срокам их съема; от неоднородности
качественных показателей цветоносов с семенами; от прямой недобросо-
вестности поставщиков семян.

Разнокачественными семена могут быть по годам их получения из-за
разных погодных условий, почвенных характеристик, качества посадоч-
ного материала, пищевого режима семенников, степени вызреваемости
на материнских растениях, условий дозревания.

Получение семян на своем огороде является одним из надежных средств
избежать их разнокачественности.

ОАО «Добрушский райагросервис»

в связи с увеличением объемов производства

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

✓ начальник линейно-монтажного участка с опытом
работы, аттестованный по специализации: водоснабже-
ние, теплоснабжение, канализация;

✓ прораб;

✓ сварщики 5-6 разрядов с опытом работы
для работы в мех. мастерских;

✓ слесари-монтажники; ✓ станочник.

Тел. 8-029-614-77-34.

УНН 490314567

ПОМИНАЕМ

дорогого, любимого
сына, папу, брата, дядю и шурина
ДОЛИЧЕВА

Юрия Александровича,

со дня смерти которого

31 января 2011 года исполнилось 6 лет.

Ушел из жизни слишком рано,

А боль осталась навсегда.

Нам тяжело, нам очень жаль,

Что нет тебя, родной наш, с нами.

Родные

СПОРТ

Вікторыя Азаранка выйграла ў Марыі Шарапавай у Мельбурне і стала першай ракеткай свету

Беларуска Вікторыя Азаранка ўпершыню ў кар'еры выйграла турнір серыі Вялікага шлема – адкрыты чэмпіянат Аўстраліі па тэнісу. Гэта дало магчымасць ёй таксама ўпершыню стаць першай у светвым рэйтынгу.

На кортах «Мельбурн Парку» 28 студзеня ў вырашальным паядынку адзіночнага разраду Australian Open лепшая беларуская тэнісістка абыграла расіянку Марыю Шарапаву - 6:3, 6:0. 22-гадовая беларуска нервова пачала гэту гульню і спачатку ўступала з лікам 0:2. Аднак затым Вікторыя ўзяла сябе ў рукі і выйграла першы сэт - 6:3. У другой партыі беларуска адразу пачала гуляць вельмі ўпэўнена і агрэсіўна, узяўшы падачу саперніцы, а затым ужо не ўпускала перавагі.

Пасля гэтай перамогі Вікторыя Азаранка выйшла наперад у асабістых сустрэчах з Марыяй Шарапавай - 4:3.

На сёлетнім турніры наша суйчынніца па чарзе абыграла брытанку Хізэр Уотсан (105) - 6:1, 6:0, аўстралійку Кейсі Дэлакуа (126) - 6:1, 6:0, немку Мону Бартэль (44) - 6:2, 6:4, чэшку Івету Бенешаву (46) - 6:2, 6:2, польку Агнешку Радваньскую (8) - 6:7, 6:0, 6:2 і мінулагоднюю пераможцу Australian Open бельгійку Кім Клійстэрс (14) - 6:4, 1:6, 6:3.

У гэтым сезоне Вікторыя Азаранка ўжо другі раз выйграла турнір WTA – у пачатку студзеня яна была лепшай на турніры ў Сідні, а ўсяго ў яе кар'еры цяпер 10 перамог у спаборніцтвах пад эгідай WTA.

Прэзідэнт Беларусі павіншаваў Вікторыю Азаранку з перамогай на турніры Australian Open і ўзнагародзіў ордэнам Айчыны III ступені.

БелТА

ОСВОД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Лед обманчив и коварен!

В этом году настоящая зима пришла только в последней декаде января. Столбик термометра резко упал вниз, выпало много снега. После того, как ударили морозы, на реках и озерах образовалась «шуга», которую затем покрыв толстым слоем снег. Под ним очень медленно шел процесс ледообразования. Все это оказалось обманчиво. Вроде, лед есть, но он не прочный, очень коварный...

Наши советы будут полезны тем, кто собрался на рыбалку и решил сократить путь по льду.

Не выходите на лед во время ледостава до достижения толщины льда 7 см., а также в период его интенсивного таяния и разрушения. Прежде, чем двигаться по льду, колом убедитесь в его прочности. Двигайтесь на расстоянии 5-6 метров друг от друга.

Катайтесь на коньках только на специально оборудованных катках при толщине льда 10-12 см.

Переходите водоемы на лыжах по проложенной лыжне. Отстегните крепления лыж, снимите петли палок с кистей рук, рюкзак держите на одном плече.



ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

При оказании помощи провалившемуся под лед следует использовать лестницы, доски, жерди, веревки и другие подручные средства путем их подачи пострадавшему, при этом приближаться к нему следует лежа ползком, желательна опора на предметы, увеличивающие площадь опоры. Если спасателей двое или несколько, то лучше образовать цепочку, удерживая друг друга за ноги.

Екатерина ДРОЗДОВА,
председатель районной организации ОСВОД



РЫБАКАМ

Во время подледной рыбалки не пробивайте много лунок на близком расстоянии. Опасно прыгать, бегать по льду, собираться большими группами.

Каждому рыбаковому рекомендуется иметь с собой спасательный жилет и лить (веревку длиной 15-20 метров с петлей на одном конце и грузом весом 400-500 грамм на другом).

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ ПРОИСШЕСТВИИ

Провалившись под лед, следует действовать быстро и решительно: бросить в сторону берега закрепленный на поясе лить, широко раскинуть

ЦІКАВА ВЕДАЦЬ

Самымі папулярнымі імёнамі нованароджаных у 2011 годзе ў Беларусі былі Іван і Настасся

Аб гэтым БелТА паведамліў прэс-службе Міністэрства юстыцыі.

Запатрабаванымі ў 2011 годзе былі таксама імёны Максім, Мікіта, Арцём, Ягор, Дар'я, Паліна і Лізавета. Сярод рэдкіх імён, якія выбіралі бацькі для сваіх дзяцей, былі Оскар, Гардзей, Крысціян, Кліменцій, Агнія, Алівія, Лявон. Самая высокая нараджаальнасць у мінулым годзе зарэгістравана ў Мінску — больш за 23 тыс.

нованароджаных. Сярод абласцей больш за ўсё дзяцей нарадзілася ў Брэсцкай вобласці — 17,6 тыс. Усяго ў 2011 годзе ў Беларусі органы ЗАГСа зарэгістравалі больш як 350 тыс. актаў грамадзянскага стану. У параўнанні з 2010 годам іх колькасць павялічылася на 3,1 працэнта. На 12,7 працэнта павялічылася колькасць запісаў актаў аб заключэнні шлюбу і на 1,1 працэнта — аб нараджэнні.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН руководством управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Гомельской области

Начальник управления	Костюченко Виктор Михайлович	понедельник с 15.00 до 20.00
Заместитель начальника управления	Германчук Вадим Владимирович	среда с 15.00 до 20.00
Заместитель начальника управления по идеологической и кадровой работе	Семак Сергей Васильевич	вторник с 15.00 до 20.00
Начальник оперативного отдела управления	Гончаров Борис Борисович	пятница с 08.00 до 13.00
Начальник организационно-инспекторского отдела управления	Симаков Игорь Николаевич	четверг с 15.00 до 20.00
Дежурный по управлению		ежедневно круглосуточно
Предварительная запись на прием по телефону		77-63-36 71-65-73
Телефон доверия управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Гомельской области		77-63-36

Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома производит переселение безработных и членов их семей на новое место жительства при предоставлении безработным работы в другой местности в пределах Республики Беларусь.

Безработным, заключившим договор о переселении, производится выплата денежных средств в размере пятикратной величины бюджета прожиточного минимума и дополнительно выплачиваются денежные средства в размере величины бюджета прожиточного минимума на каждого члена его семьи, переезжающего совместно с безработным.

Подробную информацию о наличии вакансий и свободного жилья можно получить в управлении по адресу: г. Добруш, ул. князя Ф.И. Паскевича, 6, тел.: 3-31-85, 3-20-47

АНЕКДОТЫ

Приходит Рабинович к своему соседу и видит на стене репродукцию.
– Что это?
– Святое семейство.
– А почему они в одних простынях? Где у нее платье? Где у него костюм?
– У них не было такой одежды.
– А почему они босиком?
– У них не было обуви.

– Гм... В простынях, босиком, а на фотографии таки денег наши?

Иван Петров весной положил шикарную шубу жены в шкаф с молю, и осенью без всяких дополнительных затрат подарил ей шикарный полушубок...



ЗАСНАВАЛЬНИКІ – Добрушскі раённы выканаўчы камітэт, раённы Савет дэпутатаў, калектыў рэдакцыі.

Галоўны рэдактар **СЕЛЯЗНЁВА Вольга Анатольеўна**

Пасведчанне аб рэгістрацыі №1009 ад 15.01.2010 г., выд. Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь Індэкс 64176 (інд.), 63994 (вед.)

Газета выходзіць у сераду і суботу на беларускай і рускай мовах.

Друк афсетны. Аб'ём 2,0 ум. друк. аркуш. №9 ад 1.02.2012 г. Цана ў розніцу 850 руб.

Падпісана да друку – 31.01.2012 у 11.30.

Тыраж нумара 5779. Заказ 578.

Адрас рэдакцыі: **247050**

Рэспубліка Беларусь, Гомельская вобласць, г. Добруш, вул. Савецкая, 33.

Е-mail: **dobkraj@yandex.ru**

Тэлефоны:

галоўны рэдактар ... 3-11-44
намеснік галоўнага рэдактара ... 3-19-84
алкасны сакратар ... 3-39-91
бухгалтэрыя ... 3-26-64 (факс)
рэдактар адзела ... 3-19-62

Адзел рэкламы... 3-39-91 (факс)
Працуе — з 8.00 да 16.00, (панядзелак — пятніца)

Газета набрана і звярстана на настольна-выдавецкім комплексе рэдакцыі газеты «Добрушскі край», надрукавана на КВПУП «Сож». Адрас друкарні: г. Гомель, вул. Лебяшынскага, 1.

Меркаванне аўтараў публікацый не абавязкова адлюстроўвае пункт гледжання рэдакцыі.

Адказнасць за дакладнасць фактаў нясуць аўтары публікацый, рэкламнай інфармацыі — рэкламадаўцы.

Адказнасць за якасць друку нясе КВПУП «Сож». Якасць друку адпавядае якасці прадастаўленых арыгіналаў.